

Arabic (اللغة العربية)

## الطقوس التمهيدية

علامة الصليب

باسم الآب والابن والروح  
القدس.

آمين

تحية

نعمة ربنا يسوع المسيح ، وحب  
الله ، وتواصل الروح القدس كن  
معكم جميعا.

ومع روحك.

قانون التوبة

أيها الإخوة (الإخوة والأخوات) ،  
دعونا نعترف بخطايانا ، وهكذا  
أعد أنفسنا للاحتفال بالألغاز  
المقدسة.

أعترف بالله سبحانه وتعالى  
ولكم إخواني وأخواتي ، أنني  
أخطأت كثيرا ، في أفكاري  
وبكلماتي ، في ما قمت به وفي  
ما فشلت في فعله ، من خلال  
خطأي ، من خلال خطأي ، من  
خلال خطأي الأكثر صرامة. لذلك  
أسأل ماري المباركة من أي  
وقت مضى ، جميع الملائكة  
والقديسين ، وأنت ، إخواني  
وأخواتي ، أن أصلي من أجلي  
إلى الرب إلهنا.

قد يرحمنا الله سبحانه وتعالى ،  
سامحنا خطايانا ، وجلينا إلى  
الحياة الأبدية.

آمين

كيري

الرب لديه رحمة.

الرب لديه رحمة.

Belarusian (беларуская мова)

## Уступныя абрады

Знак крыжа

У імя Айца і Сына і Святога Духа.

Прымяняльнікі

Прывітанне

Ласка нашага Госпада Ісуса Хрыста, і  
любоў да Бога, і Камунія Святога Духа  
быць з усімі вамі.

І з вашым духам.

Пакараны акт

Браты (браты і сёстры), давайце  
прызнаем свае грахі, і таму  
падрыхтуйцеся да святкавання святых  
таямніц.

Я прызнаюся Усемагутнаму Богу і вам,  
браты і сёстры, што я моцна зграшыў, у  
маіх думках і ў маіх словах, у тым, што я  
зрабіў, і ў тым, што мне не ўдалося  
зрабіць, Праз маю віну, Праз маю віну,  
Праз маю найбольш жорсткую віну; Таму  
я пытаюся ў бласлаўёнай Марыі, калі-  
небудзь, калі-небудзь, Усе анёлы і  
святых, А ты, мае браты і сёстры,  
маліцца за мяне Госпаду, Богу, нашага.

Няхай усемагутны Бог злітуйся над намі,  
даруй нам нашы грахі, і прывесці нас да  
вечнага жыцця.

Прымяняльнікі

Кіры

Госпадзе, злітуйцеся.

Госпадзе, злітуйцеся.

Arabic (اللغة العربية)

المسيح ، يرحم.

المسيح ، يرحم.

الرب لديه رحمة.

الرب لديه رحمة.

غلوريا

المجد لله في الأعالي، وعلى  
الأرض سلام للناس من حسن  
النية. نحن نحمدك ، باركنا ،  
نعشقتك ، نمتجذك ، نحن  
نشكرك على مجدك العظيم ،  
الرب الله ، الملك السماوي ، يا  
الله ، الأب سبحانه وتعالى.  
الرب يسوع المسيح ، ابنه  
الوحيد ، الرب الله ، حمل الله ،  
ابن الآب ، أنت تأخذ خطايا  
العالم ، ارحمنا؛ أنت تأخذ خطايا  
العالم ، تلقي صلواتنا أنت جالس  
على اليد اليمنى من الآب ،  
ارحمنا. لك وحدك القدوس ،  
أنت وحدك الرب ، أنت وحدك  
هي الأعلى ، المسيح عيسى ، مع  
الروح القدس ، في مجد الله  
الآب. آمين.

يجمع

دعونا نصلي.

آمين.

القداس من الكلمة

القراءة الأولى

كلمة الرب.

الحمد لله.

المزمور

القراءة الثانية

كلمة الرب.

الحمد لله.

الإنجيل

Belarusian (беларуская мова)

Хрыстос, злітуйцеся.

Хрыстос, злітуйцеся.

Госпадзе, злітуйцеся.

Госпадзе, злітуйцеся.

Глорыя

Слава Богу ў самым высокім, і на зямлю  
мір людзям добрай волі. Мы хвалю вас,  
Мы дабраслаўляем цябе, Мы вас  
абажаем, Мы ўслаўляем цябе, Мы  
дзякуем вам за вашу вялікую славу,  
Госпадзе Бог, нябесны кароль, Божа,  
Усемагутны бацька. Госпадзе Ісус  
Хрыстос, толькі нарадзіўся сын,  
Госпадзе Бог, Ягня Божы, сын Айца, Вы  
забіраеце грахі свету, Злічыце нас; Вы  
забіраеце грахі свету, атрымаць нашу  
малітву; Вы сядзіце ў правай руцэ  
бацькі, Злічыце нас. Для вас толькі  
святы, ты адзін - Гасподзь, Вы адзін  
самы высокі, Ісус Хрыстос, са Святым  
Духам, У славу Божай Айцец. Амін.

Збіраць

Давайце малімся.

Амін.

Літургія Слова

Першае чытанне

Слова Госпада.

Дзякуй Богу.

Адказна псальма

Другое чытанне

Слова Госпада.

Дзякуй Богу.

Евангелле

Arabic (اللغة العربية)

الرب يكون معك.

ومع روحك.

قراءة من الإنجيل المقدس وفقا  
لـ N.

المجد لك يا رب

إنجيل الرب.

الحمد لك يا رب يسوع المسيح.  
مهنة الايمان

أنا أؤمن بإله واحد ، الأب  
سبحانه وتعالى ، صانع السماء  
والأرض ، من كل الأشياء مرئية  
وغير مرئية. أنا أؤمن برب واحد  
يسوع المسيح ، ابن الله الوحيد  
، ولد من الأب قبل جميع  
الأعمار. الله من الله ، الضوء  
من الضوء ، الله الحقيقي من  
الله الحقيقي ، begotten ، غير  
مصنوعة ، consubstantial مع  
الأب ؛ به خلق كل شيء.  
بالنسبة لنا الرجال ولخلاصنا ،  
نزل من السماء ، والروح  
القدس كان يتجسد مع مريم  
العذراء ، وأصبح رجل. من أجلنا  
تم صلبه تحت بونتوريوس بيلاطس  
، عانى من الموت ودفن ،  
وروس مرة أخرى في اليوم  
الثالث وفقا للكتاب المقدس.  
صعد إلى الجنة وجلس في اليد  
اليمنى من الأب. سوف يأتي  
مرة أخرى في المجد للحكم  
على الأحياء والموتى ولن تنتهي  
مملكته. أنا أؤمن بالروح القدس  
، الرب ، مانح الحياة ، الذي  
ينطلق من الآب والابن ، من مع  
الأب والابن معشوق ومجد ، الذي  
تحدث من خلال الأنبياء. أنا أؤمن  
بالكنيسة المقدسة والكاثوليكية  
والرسولية. أعترف معمودية

Belarusian (беларуская мова)

Гасподзь быць з вамі.

І з вашым духам.

Чытанне ад Святога Евангелля паводле  
Н.

Слава табе, Госпадзе

Евангелле Госпада.

Пахваліце цябе, Госпадзе Ісус Хрыстос.  
Прафесія веры

Я веру ў аднаго Бога, бацька  
Усемагутны, вытворца нябёсаў і зямлі, з  
усіх рэчаў бачна і нябачныя. Я веру ў  
аднаго Госпада Ісуса Хрыста, Адзіны  
нарадзаны Сын Божы, Нарадзіўся ад  
бацькі да ўсіх узростаў. Бог ад Бога,  
Святло ад святла, Сапраўдны Бог ад  
сапраўднага Бога, нарадзіўся, не  
выраблены, канструктаваны з Айцом;  
Праз яго ўсё было зроблена. Для нас  
мужчын і для нашага выратавання ён  
сышоў з нябёсаў, і Святы Дух быў  
увасабленым Панны Марыі, і стаў  
чалавекам. Дзеля нашага яго  
ўкрыжаваны пад Понціем Пілатам, Ён  
пацярпеў смерць і быў пахаваны, І зноў  
падняўся на трэці дзень у адпаведнасці  
са Святога Пісання. Ён узышоў у неба і  
сядзіць у правай руцэ Айца. Ён зноў  
прыйдзе ў слава судзіць пра жыццё і  
памерлых І ў яго царства не будзе  
канца. Я веру ў Святога Духа, Госпада,  
даверу жыцця, які ідзе ад бацькі і сына,  
Хто з бацькам і сынам абажаны і  
праслаўляецца, які размаўляў праз  
прарокаў. Я веру ў адну, святую,  
каталіцкую і апостальскую царкву.  
Прызнаюся адно хрост за прабацэнне  
грахоў І я з нецярпеннем чакаю

Arabic (اللغة العربية)

واحدة من أجل مغفرة الخطايا  
وأنا أتطلع إلى قيامة الموتى  
وحياة العالم القادمة. آمين.  
عظة

صلاة عالمية

نصلي للرب.

يا رب ، اسمع صلاتنا.

القداس القربان  
المقدس

Orfertyory

مبارك الله إلى الأبد.

صلي ، أيها الإخوة (الإخوة  
والأخوات) ، أن تضحياتي وكمالك  
قد تكون مقبولة لله ، الأب  
سبحانه وتعالى.

أتمنى أن يقبل الرب التضحية  
بين يديك من أجل الثناء ومجد  
اسمه ، من أجل مصلحتنا وصالح  
كل كنيسته المقدسة.

آمين.

الصلاة الإفخارستية

الرب يكون معك.

ومع روحك.

ارفع قلوبك.

نرفعهم إلى الرب.

دعونا نشكر الرب إلهنا.

انها صحيحة وعادلة.

المقدسة ، المقدسة ، الرب  
القدوس إله المضيفات. السماء  
والأرض مملوءتان من مجدك.  
أوصنا في الأعالي. طوبى هو  
الذي يأتي باسم الرب. أوصنا  
في الأعالي.

سر الإيمان.

Belarusian (беларуская мова)

ўваскрашэння памерлых і жыццё ў  
свецце. Амін.

Гамалія

Універсальная малітва

Мы молімся Госпаду.

Госпадзе, пачуй нашу малітву.

Літургія Эўхарыстыі

Паўсядзённы

Блаславёны быць Богам назаўсёды.

Маліцеся, браты (браты і сёстры), што  
мая ахвяра і ваша можа быць  
прымальным для Бога, Усемагутны  
бацька.

Няхай Гасподзь прыме ахвяру ў вашых  
руках За пахвала і славу Яго імя, Для  
нашага дабра і дабро ўсяго Яго Святога  
Касцёла.

Амін.

Эўхарыстычная малітва

Гасподзь быць з вамі.

І з вашым духам.

Падніміце сэрца.

Мы падымаем іх да Госпада.

Давайце падзякуем Госпаду Богу  
нашаму.

Гэта правільна і справядліва.

Святы, святы, святы Гасподзь Бог  
гаспадароў. Неба і зямля поўныя вашай  
славы. Хосана ў самым высокім.

Блаславёны той, хто прыходзіць у імя  
Госпада. Хосана ў самым высокім.

Таямніца веры.

## Arabic (اللغة العربية)

نعن موتك يا رب ، وبعن  
قيامتك حتى تأتي مرة أخرى.  
أو: عندما نأكل هذا الخبز  
ونشرب هذا الكأس ، نعلن  
موتك يا رب ، حتى تأتي مرة  
أخرى. أو: أنقذنا ، منقذ العالم ،  
من خلال الصليب والقيامة لقد  
حررنا.  
آمين.

## طقوس الشركة

في أمر المخلص وتشكلها  
التدريس الإلهي ، نجرؤ على  
القول:

أبانا الذي في السموات،  
المقدس أن يكون اسمك ؛  
ملكيتك تأتي ، لتكون مشيئتك  
على الأرض كما هي في  
السماء. أعطنا هذا اليوم خبزنا  
اليومي ، وسامحنا التبعديت ،  
ونحن نسامح أولئك الذين  
يتبعديون ضدنا ؛ وتؤدي بنا الى  
الاغراء، لكن نجنا من الشرير.  
نلقينا ، يا رب ، نصلي ، من كل  
شر ، منح السلام بلطف في  
أيامنا ، ذلك ، بمساعدة رحمتك  
، قد نكون دائمًا خالين من  
الخطيئة وأمنة من كل الضيق ،  
ونحن ننتظر الأمل المبارك  
ومجيء منقذنا ، يسوع المسيح.

للمملكة ، القوة والمجد لك الآن  
والى الابد.

الرب يسوع المسيح، من قال  
لرسلك: السلام أتركك ، سلامي  
أعطيك ، لا تنظر إلى خطايانا ،  
لكن على إيمان كنيسةك ،  
وتمنحها سلامها ووحدتها بلطف

## Belarusian (беларуская мова)

Мы абвяшчаем вашу смерць, Госпадзе, і  
вызнайце сваё ўваскрасенне Пакуль ты  
зноў не прыйдзеш. Альбо: Калі мы ямо  
гэты хлеб і п'ем гэтую кубак, Мы  
абвяшчаем вашу смерць, Госпадзе,  
Пакуль ты зноў не прыйдзеш. Альбо:  
Ратуй нас, Збаўца свету, бо ваш крыж і  
ўваскрасенне Вы вызвалілі нас.

Амін.

## Абрад Камуніі

Па камандзе Збаўцы і ўтвараецца боскім  
вучэннем, мы адважваемся сказаць:

Наш бацька, які мастацтва на небе,  
Святы - гэта імя Тваё; Прыходзь  
Валадарства, прыходзіць, твой будзе  
зроблена на зямлі, як на небе. Дайце  
нам у гэты дзень наш штодзённы хлеб, і  
даруй нам нашы парушэнні, як мы  
даруем тым, хто парушае нас; і вядзе  
нас не ў спакусу, Але пазбавіць нас ад  
зла.

Дастань нас, Госпадзе, мы молімся, ад  
кожнага зла, ласкава прадастаўляйце  
мір у нашы дні, што, пры дапамозе  
вашай міласэрнасці, Мы можам быць  
заўсёды свабоднымі ад граху і ў бяспецы  
ад усяго бедства, як мы чакаем  
блаславёнай надзеі і прыход нашага  
Збаўцы, Ісус Хрыстос.

Для каралеўства, Сіла і слава вашыя  
Цяпер і назаўсёды.

Госпадзе Ісус Хрыстос, хто сказаў  
вашым апосталам: Мір я пакідаю цябе,  
мой мір, які я табе даю, не глядзіце на  
нашы грахі, Але на веру вашай царквы, і  
ласкава дайце ёй мір і адзінства у

## Arabic (اللغة العربية)

وفقا لإرادتك. الذين يعيشون  
ويسودون إلى الأبد وإلى الأبد.  
آمين.

سلام الرب يكون معك دائماً.  
ومع روحك.  
دعونا نقدم بعضنا البعض علامة  
السلام.

حمل الله ، أنت تأخذ خطايا  
العالم ، ارحمنا. حمل الله ، أنت  
تأخذ خطايا العالم ، ارحمنا.  
حمل الله ، أنت تأخذ خطايا  
العالم ، منحنا السلام.

هوذا حمل الله ، ها هو الذي  
يأخذ خطايا العالم. طوبى تلك  
التي تم استدعاؤها لعشاء  
الخروف.

يا رب ، أنا لا أستحق يجب أن  
تدخل تحت سقفي ، ولكن قل  
الكلمة فقط وروحي يجب أن  
تلتئم.

جسد المسيح.

آمين.

دعونا نصلي.

آمين.

## الطقوس الختامية

بركة

الرب يكون معك.

ومع روحك.

بارك الله فيك ، بارك الله فيك  
، الآب والابن والروح القدس.

آمين.

الفصل

اخرج ، انتهت الكتلة. أو: اذهب  
وأعلن إنجيل الرب. أو: اذهب  
في سلام ، وتمجيد الرب من  
حياتك. أو: اذهب في سلام.

## Belarusian (беларуская мова)

адпаведнасці з вашай воляй. Якія  
жывуць і валадарыць вечна і векі.  
Амін.

Мір Госпада заўсёды з табой.

І з вашым духам.

Давайце прапануем адзін аднаму знак  
міру.

Ягня Божы, вы забіраеце грахі свету,  
Злічыце нас. Ягня Божы, вы забіраеце  
грахі свету, Злічыце нас. Ягня Божы, вы  
забіраеце грахі свету, дайце нам мір.

Вось ягня Божае, Вось той, хто забірае  
грахі свету. Дабрашчасныя - тыя, якія  
закліканы да вячэры бараніны.

Госпадзе, я не варты што вы павінны  
ўвайсці пад мой дах, Але толькі кажа,  
што слова і мая душа будуць вылечана.

Цела (кроў) Хрыста.

Амін.

Давайце малімся.

Амін.

## Заклучныя абрады

Дабраслаўленне

Гасподзь быць з вамі.

І з вашым духам.

Няхай усемагутны Бог дабраславіць  
цябе, Бацька, і Сын, і Святы Дух.

Амін.

Звальненне

Ідзіце наперад, маса скончылася. Альбо:  
Ідзіце і абвясціце Евангелле Госпада. Ці:  
ідзі ў свеце, праслаўляючы Госпада  
сваім жыццём. АБО: Ідзіце ў свеце.

Arabic (اللغة العربية)

الحمد لله.

Belarusian (беларуская мова)

Дзякуй Богу.

[massineverylanguage.com](https://massineverylanguage.com)

© 2022 Copyright Calgorithms LLC